

У панской Польши.

Польскі-дзяржавій перамовы(?)

Віторня польскіх газетъ зъясцілі кашца вядомі юшарік кнізь Радвіл, а ад імі Літвы прынае ўдзел у перамоўах, якія пісі-та праводзіца на тэрыторыі Літвы. Правдаўніком Польши на перамоўах въя

Зъмены ва ўрадзе.

«Наш Плюгбль» паведамляе, што прават персанальных членів у сучаснай міністэрству вастаеца актуальны.

Шлюдзік Бышчыкі хода адміністрація на толькі ад пасады старшыні ўраду, але і ад пасады міністра вайсковых спраў і захавае толькі пасаду генеральнага інспектара арміі.

Дзяржмаўны юбінэт.

У бюджетнай камісіі сіміму з'якніческі разглед дзяржаваага бюджету на 1927 год. Алошні зъведаны ў супоне 1981 міліёну злотых.

Камісія скараціла бюджет польскага працтваўніка пры Лізе Напалеон Сокала на 100 тысяч злотых і выказала яму, чынам, ведаверье.

ІРОЦІЯМЕЦІЯ НОТКІ У ПОЛЬСКІМ ДРУКУ.

У зъявлаку з'якніческімі міністрамі замежных спраў Залескага, у польскім друку ўвіццаюць пропінаміцкія ноткі. Газеты розных палітычных пірамід з'яўляюць выпустычыя працы дыпломатичных гутаров аб рэвізіі ўсходніх граніц, бо яны могуць выклікаць небясьпеку вайны.

ПАТРАБУЮЦЫ ВЫДАЧЫ ДЭПУТАТА ПАШЧУКА.

«Кур'ер Варшавскі» патрабуе, каб сімі выдаў судовай ўладзе камуністычнага дэпутата Пашчукі, які ўсамінаеца ў эпізе абвінавачэння па справе 150-ці ўкраінскіх сімі, які правакыр гэтае «арганізаціі піўстанцаў».

Дэпутат Пашчук знохадвіцца ў сучасны момант у Амерыцы.

АДЗІН З ВЫНІКАЎ ДАРАГОУЛІ.

У зъявлаку з надта шпаркім ростам цік на зборах, рэда міністру пастаўляла значна павалічыць міністру тэрыфы на зборах, якое вывоеўца з Польшчы заграніцу.

У Саюзных Рэспубліках.

Рост фінансаванія сельскага гаспадаркі.

МАСКВА, 12-1. У 1926-27 годзе На сельскую гаспадарку СССР сёмага агульнага фінансаванія сельскага гаспадаркі павалічваецца на 41,8 проц.

Развіркаваныне сродкаў на рабочае кватэрнае будаўніцтва.

МАСКВА, 12-1. Прэзыдент УЦСПС кам-150 тысяч. Рэвізіер павыкі за-размеркаваў міністрапамі прызначаныя на індывідуальнае будаўніцтва 2 міліёны рублёў толькі металістам —600 тысяч рублёў, чыгуначнікам —500 тысяч, тэкстыльчыкам —500 тысяч, горнаробочым —250 тысяч і хімічнікам —100 тысяч.

Першыці на далёкай поўдні.

АРХАНГЕЛЬСК, 11-1. Лік пыхар-регистратаршу Клушины па дароге на ўзімку ў губорні, згодна данных пера-пісу, зпроч тундры і Соловак, складае 429.851, які ў 15,2 проц. больш проці 1920 году. У рэйдзе Енцы і Фі-сепскай, дзе ў зъяшчэні два гады павадавана некалькі несвішак, жыхарства засяло 256 проп.

У паветах рэгістратараў давялося працаваць у вельмі пажкіх умовах, на прадходзячы пешкі на 100 вёрст. На

Харкаўскія камінары верны палітыцы ленінскага ЦК.

ХАРКАЎ, 11-1. На акруговай пар-біўшы раскошніцкую дзейнасць запа-віцы, шмат таварышоў назначалі, што працы ЦК КП(б)У і аб чарговых вы-датках партні выступіў т. Чубар.

Усе выступаўшы на спрэчках па-міністру адзначалі, што ЦК прыводіў

правильную ленінскую палітыку. Зганд-

Барацьба за ўпрадкаўаныне гандлёвага апарату.

Адэсія НК РСІ ўхваліла ліквідацію 52 прадстаўніцтвы іншагородных прадпрыемстваў-прамысловых арганізацій у Маскве, зпроч ліквідаваных ужо 169 прадстаўніцтваў.

НА XV МАСКОУСКАЙ ГУБПАРТКАНФРЭНЦІІ.

Патрэбы маскоўскіх гаспадаркі.

МАСКВА, 12-1. Ранішніе «Пас-дзяржаве маскоўскага губпартканфэрэнцыі 13-га студзеня» распачалася спрэчкімі па дакладу т. Угланава аб працы МК УССК(б).

Прамоўцы адзначалі правильны на-прамак і вінікі дасягненіі ў працы маскоўскага камітету.

Так. Угланава сказаўша на пытаннях народнага гаспадаркі маскоўскага губерні. Сёлета, назначаны ён, бы вы-сунулі для маці-донае прамысловасці пра-граму капітальнага будаўніцтва на 34 міліёны рублёў. Высунут праект пабудовы некалькіх новых заводоў. Асабліва вілікая працьба злучаўца да збудоўкі інштрументальнага завода.

Усе гэта патрабуе вілічэвых срод-кіў. Каб правильна працесці намечаную будаўніцтву працьба, треба быць вельмі асцерожнымі ў сродкі і бе-рагчы кожную савецкую капітальную.

Арганізація ЛКСМ стаці ў пра-вільным шляху.

Так. Сотайсілія заслачы, што камісія маскоўскай арганізацыі, зварэ падыходзіць да праўных методаў працы. Не зважаючы на гэта, у апошні час значна распаўсюджваючыя чуткі (асабліва ў загранічных друку) аб раз-лічэнні камісаму. Мы маём басареч-ныя пытанні ў гаміне ўдзелу камітэтаў на вытворчым жыцці Фабрык і заводу. У ёбцы нашай арганізацыі падыходзіць да справы пад-штабаў абзубоўленія толькі 11 тысяч дамоў у 29-ці тысяч. Маскоўскі вада-праводзіць да візіту 14 міліёну ўздоўж ўсіх 150-ці міліёнаў. Вада-праводзіць да візіту 16-ці міліёнаў. Вада-праводзіць да візіту 21 міліёнаў. На гэта падыходзіць да 22 міліёнаў рублёў.

На падыходзіць да візіту 11 тысяч міліёнаў ў 29-ці тысяч. Маскоўскі вада-праводзіць да візіту 14 міліёну ўздоўж ўсіх 150-ці міліёнаў. Вада-праводзіць да візіту 16-ці міліёнаў. Вада-праводзіць да візіту 21 міліёнаў. На гэта падыходзіць да 22 міліёнаў рублёў.

Перавыбары саветаў.

Шлях падпішаныя савецкага апарату ляжыць у далейшым уцягненіі да кіраўніцтва дзяр-жавай шырокіх рабочых і сялянскіх мас. Пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі рабочыя і сяляне пойдуть шпаркі крокамі да сацыялізму.

ПЕРАВЫБАРЫ Ў ПОЎНЫМ РАЗГАРЫ.

Самахвалавіцкі раён, Мен-шчына.

(На телефону ад нашай спіцыяльна-и карэспандэнта).

5-га студзеня началіся перавыбары сельсаветаў у Самахвалавіцкім раіне.

Праўды-віцэ-дэпутаты была пра-ведзена стага. Адбыўся пісун РВІ з удзелам старшыні сельсаветаў, пытаваныя ўсіх перавыбараў агаварваліся і на раёнаўскай настайніцай кафэ-рэсторане.

У кожным сельсавете праведзены сходы беднатаў і сераднякоў.

На выбары ў сядзібі ўзімка ўзімка, што жанчыны прымаюць у перавыбараў агаварваліся ў мініумі годзе.

У Мачуцічах сяляне не жадаюць пры-мады наак, гаворачы, што ён на вы-конаеца і што яны хочуць даць наак ад сабе. Калі яны на працэзіве сходу выпраўлявали свой наак, то ёні чым не здроўніваюць эд таго нааку, які прананаваў прынайм старшыні находу. Причынай гэтага факту траба лічыць непрацэзільнасць быўшага складу сельсавета.

У Русінічах і Жымаікі перавыбараў не здыміся з прычыны наўку і на складу патребнага процэнту выбарчыкаў. У двух вучастках—Дудзічах і Цімошках—выбараў складаюць ўсіх.

Першы восткі ад ходзя перавыбараў з Кузінскага с-с кожніца з аўтакаміністрыі на сельсаветаў перавыбараў ў трох с-с: Кузінскі, Славадзі-кі і Кораміскі. З 15 на 21 студзеня ў 4 сельсаветах і з 21 на 30 студзеня апошнія троі.

Першы восткі ад ходзя перавыбараў з Кузінскага с-с кожніца з аўтакаміністрыі на сельсаветаў перавыбараў ў трох с-с: Кузінскі, Славадзі-кі і Кораміскі. З 15 на 21 студзеня ў 4 сельсаветах і з 21 на 30 студзеня апошнія троі.

Першы восткі ад ходзя перавыбараў з Кузінскага с-с кожніца з аўтакаміністрыі на сельсаветаў перавыбараў ў трох с-с: Кузінскі, Славадзі-кі і Кораміскі. З 15 на 21 студзеня ў 4 сельсаветах і з 21 на 30 студзеня апошнія троі.

Першы восткі ад ходзя перавыбараў з Кузінскага с-с кожніца з аўтакаміністрыі на сельсаветаў перавыбараў ў трох с-с: Кузінскі, Славадзі-кі і Кораміскі. З 15 на 21 студзеня ў 4 сельсаветах і з 21 на 30 студзеня апошнія троі.

Першы восткі ад ходзя перавыбараў з Кузінскага с-с кожніца з аўтакаміністрыі на сельсаветаў перавыбараў ў трох с-с: Кузінскі, Славадзі-кі і Кораміскі. З 15 на 21 студзеня ў 4 сельсаветах і з 21 на 30 студзеня апошнія троі.

Першы восткі ад ходзя перавыбараў з Кузінскага с-с кожніца з аўтакаміністрыі на сельсаветаў перавыбараў ў трох с-с: Кузінскі, Славадзі-кі і Кораміскі. З 15 на 21 студзеня ў 4 сельсаветах і з 21 на 30 студзеня апошнія троі.

Першы восткі ад ходзя перавыбараў з Кузінскага с-с кожніца з аўтакаміністрыі на сельсаветаў перавыбараў ў трох с-с: Кузінскі, Славадзі-кі і Кораміскі. З 15 на 21 студзеня ў 4 сельсаветах і з 21 на 30 студзеня апошнія троі.

Першы восткі ад ходзя перавыбараў з Кузінскага с-с кожніца з аўтакаміністрыі на сельсаветаў перавыбараў ў трох с-с: Кузінскі, Славадзі-кі і Кораміскі. З 15 на 21 студзеня ў 4 сельсаветах і з 21 на 30 студзеня апошнія троі.

Першы восткі ад ходзя перавыбараў з Кузінскага с-с кожніца з аўтакаміністрыі на сельсаветаў перавыбараў ў трох с-с: Кузінскі, Славадзі-кі і Кораміскі. З 15 на 21 студзеня ў 4 сельсаветах і з 21 на 30 студзеня апошнія троі.

Першы восткі ад ходзя перавыбараў з Кузінскага с-с кожніца з аўтакаміністрыі на сельсаветаў перавыбараў ў трох с-с: Кузінскі, Славадзі-кі і Кораміскі. З 15 на 21 студзеня ў 4 сельсаветах і з 21 на 30 студзеня апошнія троі.

Першы восткі ад ходзя перавыбараў з Кузінскага с-с кожніца з аўтакаміністрыі на сельсаветаў перавыбараў ў трох с-с: Кузінскі, Славадзі-кі і Кораміскі. З 15 на 21 студзеня ў 4 сельсаветах і з 21 на 30 студзеня апошнія троі.

Першы восткі ад ходзя перавыбараў з Кузінскага с-с кожніца з аўтакаміністрыі на сельсаветаў перавыбараў ў трох с-с: Кузінскі, Славадзі-кі і Кораміскі. З 15 на 21 студзеня ў 4 сельсаветах і з 21 на 30 студзеня апошнія троі.

Першы восткі ад ходзя перавыбараў з Кузінскага с-с кожніца з аўтакаміністрыі на сельсаветаў перавыбараў ў трох с-с: Кузінскі, Славадзі-кі і Кораміскі. З 15 на 21 студзеня ў 4 сельсаветах і з 21 на 30 студзеня апошнія троі.

Першы восткі ад ходзя перавыбараў з Кузінскага с-с кожніца з аўтакаміністрыі на сельсаветаў перавыбараў ў трох с-с: Кузінскі, Славадзі-кі і Кораміскі. З 15 на 21 студзеня ў 4 сельсаветах і з 21 на 30 студзеня апошнія троі.

Першы востк

**Справа здача аб працы ЦКК і Рабоча-Сялянскай Інспэкцыі.
Даклад тав. Радус-Зеньковіча.**

(Канец. Пачатак глядзе Сав. Бел. № 10).

Зыніжэныне цэн.

Цапер аб зынжэнныи цэн. Шытань-
иі зынжэнныи цэн займалі значнае
месца на ўсіх акруговых парткапе-
ренціях. Мне давялося прысутніць
наглядаць гэта. Асноўвае і самае
трывалое становішча для магчымага
зынжэнныи цэн забясьпечвае, базуру-
на, ві ўмовах вытворчасці і за рахунак
зынжэнныи сабекошту і сюды трэба
накіроўваць асноўную сілу.

раным. Тут отракатаесьць велікае,
адных я было зынжэнныи цэн, а та-
дзе было зынжэнне, маюца іншы
недахопы, а ў частцы і зусім ня
нічога кепскага. Пасыль тыднёвай пра-
цы съледчага апарату і органаў д-
знатнія вызываліся, напр., у адным ві-
падку, што спраўа ідзе ўсаго аб 46
Аршанская КК пасыль праверкі и
месцы вызывала, што зынжэнне ц-

Другі шлях—взынажыне гандлёвых надбавак, часта ўсё тое, што цажкі дасягаецца для вытворчых арганізацый, як взынажыне адпускных аптоў, калі члены правашчыннага коштнага фонду

зых цен, при праходжанні па шмат-
нікавых звеньях і ступенях тавара-
проводачай, сеткі як толькі губмісцца і
сходаіць на нішто, але і даражэе.
Прыяду мышенькі разылік, што гэта
начынць і якія вялічэвныя срод-
кі з'яўштажае ўсё наша наўменыне,
наша негаспадарчасць. Бару мічбы
па СССР. Уся таварная маса, якая
зварочваецца ў краіне ў 1925-26 г.
па сельскай гаспадарцы і прамысло-

Я лічу, што ў верасьні было зробле-
на Наркамгандлем шмат не адбыва-
манага, шмат забываючага. Гэта бы-
лі адпіска Наркамгандлю аб выда-
жэнні цэн, пры чым сам Народны
Камісарыят Гандлю быў падмануты
свайг агентурой; япошня, маючы пре-
ваз органаў дзяржавы, піскага дзе-
яніння і праверкі не рабілі, спрэчи-
накроўывалі ў акр.гандль і на-
камгандль.

што-ж дзе супраўдная праца

па цінах виробничих—15.717 міл. європейських руб.; б) па цінах споживача—20.318 міл. європейських руб. з розподілом у 4.601 міл. європейських руб., відповідно 2 міл. європейських руб. на транспортні відатки, акцизи і др. Астатанія калі 2 с паловий міліард європейських руб. дає каштоунасиць разъмеркавальня, г. зи. кааператорунаага і двяржуйнага гандлёвага апарату, лішніх зъвеньній, товара-гандлерскай астей, пінчих чистатай, безъвідмінну цену. У дадзеных сводах Наркамгандлю на 1-XI-26 г. абъзъжэнкі цен па лініі двяржуйнага, кааператорскага і прыватнага гандлю, відаецца ў вочы наступнае: возьмем нафту—двяржуйны і кааператорскі гандаль зъвісіу цены па 1 проц., прыватны гандль зъвісіу па 6,3 проц., на пулер—мы ў сельскіх мясцовасыць зъвісілі цены па паўтара проц., прыватны гандль па 3 проц. Цікавы

праводзячай секті, мініх штагаў, без-
гасцадарнасці і г. д.

Траба тут-же падкрасыць, што
акрамя гандлёвага маецца яшчэ і ад-
міністрыялна-кіраўнічы апарат пра-
мысловасці і транспарту.

буватны гандлар—на 3 проц. Прыватны
гандлар больш вынікае цены, чым в
аперацыя на рачы, якія павінны бы-
лацца пераважнасці речамі калупараць
але на прыватнага гандлара. Гэ-
яшчэ раз гаворыць аб выпадковасці

У нашій праці вивчення таваро-зваротній сітки і ютанення таваро-праводржай сітки, ми вивчали практику праці на основі генеральних умоў, сучасну роль таварних бірж, абыльдвання прадстаўніцтв (16) саюзних гандлівих організацій, абыльдвання системи споживецьїх кашпера-

ци. У сучасны момант праведвім працу па віківчынню ролі прыватніка ў гандлі і прамысловасці і масовай ірайоннай прамысловасці. Скончана аблігаванне завозу прамтавараў і хлеба у 1925-26 г. і саматужнай прамысловасці. Асноўныя часці вялікай задачы таваразвадоту ўжо зроблены і частковым вывадам і прапановы па ім зроблены і праведзены ніз прац Дзяржаўную Планавую Камісію і Эканамічную Нараду СНК і частка прац ЦК КП Бел. Асноўныя вывады

лев-гаспадарчага центру, щ, адкінууши іх, застапца толькі централ арганізацыйныи. Мы пакінулі апошиле, маючи на гета значную матыроўку, узятуу в практикі працы. Але і тое становішча, якое ў адносінне систэмы спажывецкай кашераты маецца (злучэнне акруговых саюзаў, якія прыносялі страту, адзіны рэзынічны нізвы аппарат, зраўнанье па лепшаму і больш танкаму, скарачэнне штатаў кантор, арыентыроўка на ўсмакненне нізовых і на разьвіццё самастойных аперацый і друг.) насыць з сабой значнае спрощэнне і патаненне сеткі. На адным злучэнні акросоюзу прадстаўляецца магчымасць з'экономіць да 250 адзінак штату, на кожнучы ўжо аб іншай карысці.

выказвае Наркамгандаль у адной сіцы, калі бы зацьварджае, што далейшае звыжэнне цэн павінна пайсана лініі звыжэння адпуксных аптычных цэн,—«вучытваючы разьмер гандлёвых выдаткаў у сучасны момант при данай структуры». Тым больш фальшивы і склада гэта становішча, што далей у сваёй-же сводцы са Наркамгандаль гаворыць, што звыжэнне рэзынічных цэн у значнай меры адбылося за лік скарачэння разьмеру прыбыткаў, а гандлёвия выдатак скарочаны ў нязначнай меры і нават за 3-і квартал у паразінані з першым і другім кварталамі маюць тэдэнцыю к росту. Сводка адзначае далей, што маецца перавышэнне ўступленых Наркамгандалем налічаныя

Я бару цяпер дакумент,—запошлюю сводку НК Гандю на 1 листопада і буду як разъїдаць, і ви юбачыце, якое становішча мы цяпер маєм. Мы мені становішча восеньню, калі мы рэзка сустрэліся з пытаннямі выніжэнныя цэн, падлічлі бюджетны набор у частцы прамтавараў і сельска-гаспадарчых тавараў і ўбачны неадпаведнасць цэн выніжэнныя сельска-гаспадарчай часці з табельной, або яшчэ частку тавараў, якая дзе-ні-дзе павалічваецца, становішча пагровы, становішча ножніц, цажкае становішча реализацыі заработнай платы, напрыемнае для нас насагул. Быў пастаўлен шэраг задач—і асноўная—забясьпечыць наўконае выкананьне, якія раней меліся і зусім поўных пастаноў. У хуткім часе Наркамгандаль задаў под суд шэраг спажывецкіх таварыстваў і аб'яднанняў за павалічэнныя цэн, перавышэнне гранічных надбавак, якія быly ўста-

ноўлены НК Гандлю і друг. У звычайной працы гэты шлях зблізяецца здым з неабходных, калі сьвядомасць унутранай патрэбы ў працы як прымушае працаўніка да таго, каб падагнаць працу пад працу партыі. У дакладнім выпадку гэта ўсё-ж было вельми неабдумана, здадзець пад суд некаторых было треба, бо некаторыя былі

Такім чынам Наркамгандаль ідэем і відзе масы калератару (ідея за ім) па зусім фальшывым шляху, зацвярджаючы, аб неабходнасць звышэння аптовых цен у такой гонар форме і ў працівагу звышэнню гандлёвых выдаткаў, захваочваючы гэтыя супраціўленне і энергію калеральнага апарата.

Гата направільна таму, що да гета часу ішо панчунак виникнене і не кошт свіжих видатків, а за кошт пра-

была. Казперцы на звуки, а хо-

наадварот, Менскі Цэнтральны Рабочы Казнепратыў меў значны выдатак па кіраўніцтву, і гэты выдатак спэцыяльна на зарплату вырас на 11 проц., пры росце звароту на 1,8 проц., пры чым на зарплату ў асноўным прайменню. Калі гандлёвые надбуйкі будуть меншыя, дык тады мы дасягнем цьвёрдага вініжэйшня цэн не за кошт выпадковых прыбытоў, а за кошт вялікіх прыбытоў, якія маглі бы гарантаваць гэта выпадковое становішча. Пашыръ-жа кааперацыйны апарат скарачацца на хоца, а хоца пашырацца. Гаварыць зараз аб адпускных цэнах гэта тое самое, што съпаваць на вялікі жалобную песню, або наадварот, на пахаваныі вясельную песню.

Дзяржава ведае, што треба вініжэць адпускныя цэны, задача ў другім, каб наша кааперацыйная сетка гэтых звы-

Францыі Менскі Цэрабкоў скказаў не-
калькі досьць наўных слоў: «мы-ж
грамадская арганізацыя, хто пера-
шкаджае прыбыль да нас, хто пера-
шкаджае кожнаму рабочаму падыбыці
да ЦРК, да грамадской арганізацыі».
Зразумела, ЦРК—грамадская аргані-
зацыя, якая пад кіраўніцтвам партыі
праводавца спэцыяльнную галіну працы,
і сама забавязана падыбыці да сваіх
пайшчыкаў, арганізаваць іх, выкоўваць
накроўцаў і прыцягваць да сабе,
атрымцаць сабе дадаткову і г. д. А гэ-
тага на зробілена. Пайшчыкі Менскага
ЦРК зімою 1925-26 г. перадавалі свае
кніжкі; было такое становішча, што
мы павінны былі супроты такіх ле-
ссыядомых асаб намічать цэлы ше-
раг мер, выключэнне з прафса-
юзу, паваўленне членства ў казнепра-
ці і інш.

Лінах апарату, стараючыся там зама-
навацца, вы гэта ўбачыце з прыкладу.
Таму трэба пагоню за ім, палі-
ваныне за ім дэцэнтралізаваць, рабіць
стаўку на самадзеянасць, ініцыятыву
наасобных таварышоў, наасобных груп
працаўнікоў. Ці гэта дакранаецца
асноўных недахопаў устаноўы ў част-
цы яго пабудовы, ці гэта дакранаецца не-
дахопаў у частцы плянаваньня, паралель-
шчыны, усёды, якія ні была часам скла-
данай задача, або наадварот, як бы ні
была яна дробнай—неабходна ўсё гэта
абставіць грамадской думкай, збру-
жыць напружанай увагай, пасупынай
барацьбой в прайменнімі біоракра-
тызму. Трэба арганізаваць грамадскую
думку, уздымцаць актыўнасць партыі,
перш—за ўсё партыі, увагу кожнага
партыйца накроўцаў у гэты бок.

жэніні давала за кошт унутраной эканомии, рационализациі апарату і Г. Д. Зацьвярдаць тое, што зацьвярджае Наркомгандай, тым шкадіва, што гэта адбываецца замест таго, каб біць на съваломасць халлэрата, гандлера, што супраціўлецца, дабівацца зыніженныя за свой кошт. Гэтага на робяць, зыніжаюць не за кошт сваіх выдаткаў, а за «здорава жывеш».

Правільна, калі гаворадз, што савецкую грамадзяксьць мага прыцагаваці да працы. Гэта правільна. Савецкая грамадзяксьць да гэтай працы ня бы-
далек. Сумныя факты. І павіненіе вас з шэрагам матар'язаў і дакумантаў. Вы на стрымаецеся ад съмеху. Але кожны сам сябе павінен стрымаль, бо съмех над гэтымі звышчамі біра-кратызму—гэта ёсьць горкі съмех над самым сабою. Калі, напрыклад, ваш Нар. Кам. Унутраных Справў інструкцыю, аб промысле на цюленай га-кроўвае аж да сельсаветаў — дык што гэта такое? А дзе акрыканком з яго апаратам, а рабыканком з сваім апаратам? Яны-ж рассылаюць такія інструкцыі і мы гэтую інструкцыю вінокоткім пішытай

Праца па палепшаньні дзяржапарату і ба- рацьбе з бюракратызмам.

Праца па палепшаньні дзяржапарatu і ба рацьбе з бюракратызмам.

Возьмем матар'иц па спрашчанью, налешанью дзяржапарата і барацьбе з бюракратызмам. Калі Ільіч гаварыў аб бюракратызме ў нашай беднасці, у нашай малакультунасці і раскіданасці гаспадара, ён улічваў труднасці барацьбы з бюракратызмам, разытваў на 10-15 год «на дрэны канец». Але ён гаварыў аб настойлівасці ў барацьбе з ім, аб неслабнай барацьбе, выпрабоўваючы розныя шляхи. Складаўца на тое, што бюракратызм будзе асядаць сам сабою па меры гаспадарчага росту—гэта штука не апраўдаецца. Мы ж расьцем. Мы стаім на шляху індустрыялізацыі, сацыялістычнага накаплення, робім ужо певныя крокі, а што мы бачым:—апарат супраціўлецца і гэта дробна-буржуазная стыхія націскае. Недахват культурнасці перашкаджае росту. Усякае ўвядзенне бюракратызму насе з сабою пагрозу супраціўлення, пагрозу сувязі савецкае юлады з широкімі працоўнымі масамі, можа паслабіць і перашкодзіць удзелу праletарскіх мас у працэсе будаўніцтва. Кожны лёгка можа ўявіць сабе, чым гэта пагражаше ў далейшым. Чым далей, тым больш бюракратызм будзе зьяўляцца памехай.

Уласна варда, калі ён нас на кар-

парткамітэты павінны з усёй поўнасцю выкарыстаць волыт працы КК і РСІ і праз іх з іх дапамогай праводзіць у гэтай частцы пастановы 15-й канферэнцыі Усे�КП(б). Уласна парт органы павінны будуть заглянуць у гэту ўстанову выявіць увесе той пачэрвон хлам і бязлітансна высечь яго там, дзе ён скроўвае жывую справу. Гэта справа не толькі самых саворганаў (аны прызычайліся і лічачь, што ўсё гэта патребна), але і справа партыйных органаў.

З нашым ростам мацней працяўлецца супраціўленне гэтага бюракратызму, яго працяўленні мацней Б'юль, а апаратная інэрцыя, апаратны застой мацней працяўлецца, і нам прыходзіцца з ім лічыцца ў шмат разоў мацней і больш складана, чым да гэтага часу. Ільіч насылае каstryчніка правільна адзначаў гэта звязішча. У першы цэрыяд пытанье не стала так востра, але чым далей ад каstryчніка, тым яво становіцца ўсё вастрей, і Ільіч ужо перед съмерцю лішні раз павінен быў звязнуць увагу на гэту задачу, прагледзець анонімне пытанье аб кіруючых цэнтрах партыі і выкладаць думкі адносна разарганізацыі РСІ. У гэты бок ён зібирае нашу ўвагу, таму

ни водзіцца. Але якія пер. Гам. Унутраных Спраў інструкцыю на 15 аркушах аб тушэнні пажараў у тэатры, праўда, крыху ў скарочаным выглядзе, рассылае як да сельсаветаў, і ў сельсавете мы гэту паперку знаходзім падшытую у папцы. Гэта аб тушэнні пажараў у тэатры. Я ня мог прынесці яе сюды таму, што гэта інструкцыя ў адным экземпляры прышыта ў справах Нар. Кам. Унутраных Спраў і мне не хадзелася яе перадруковаўваць.

Хто вінават у гэтых? Хто прынаўудзеў у гэтых праступку? Гэта пытанье не стаіць перад намі. Даэ актыўнасць зынізу для таго, каб крываць: «прач цюленяў, тэатраў у нас німа», і нахай тушэннем пажараў займаюцца там, дзе яны ёсьць. Што ж тут такое працяўлецца. Апарат «прапад» і сам сабе апраўдае. Гэта самая сапраўдная апаратная інэрцыя, апаратная самастойнасць. Даэ тут высокія мэты гаспадарчага будаўніцтва? Даэ ўвага да гэтай задачы? Што гэта та-кое? Самае форменіе разгільдайства. Нашаму апарату можна падсунуць што заўгодна, а наш кіраўнік тут, груба говорачы, хлоце вушамі. Гэта груба сказана але гэта выказвае сутнасць справы. Свайго сенсу кіраўнік на ўносіць у працу, правадніком кі-

Уласна зараз, калі ў нас на чарзе сталі вядзіця задачы на далейшай індустрыялізацыі краіны—пабудова новых заводаў, электрастанций,—треба в усёй рашучасцю ўдарыць па буракратызму і правесці абавязковую перабудову ва „усёй систэме дзяржаўнага кірауніцтва“. Дыректыва 15-й канфэрэнцыі Усे�КП гаворыць, што «буракратызм з'яўляецца вялікім злом на працягу ўсаго існавання савецкага народнага ўлады». Гэта падбітак, што тут затрымліваючыя моманты, моманты памехі, вялікія моманты скажэння ўсёе нашае працы, моманты ўнутране пагрозы.

Перад намі стаіць задача ва ўсесвой рост, якая це зымішаецца, а павалічваецца ва ўсёй сваёй труднасці, задача, якую треба перамагчы, дзе треба падаічыць воіты у праведнай барацьбе, разьлічыць нашы сілы і выпрацаваць формулу канкрэтную для

на уношце ў працу, праведнаму кірауніцтва партыі не з'яўляецца. Іншай, усе-б гэтых інструкцый вынікі, як і шмат іншых, больш значных, аб якіх я буду зараз гаворыць.

Такім чынам тут треба, відочна, на толькі спакойна разважаць, а треба наш апарат разыяніліваць, треба да гэтага прыцягнуць усе данных на вуковай арганізацыі працы, як вучыў Гальчіч, треба накультурнічаць замянаць

туды». Гэта зго робіцца яшчэ больш небясьпечным у сучасны момант, калі краіна пачынае перабудову ўсаго свайго гаспадарчага жыцьца. Валізны кошт бюракратычнага апарату, надзвычайная валакіта ў вырашэнні некаторых пытанняў будаўніцтва, часта скаженне дырэктыў партыі і дзяржаўнае ўлады—вялімуюца вельмі сур'ёзной перашкодай на шляху далейшага будаўніцтва.

Тут мне хадзелася-б гаварыць зараз (аб гэтым треба гаварыць) аб задачах партыі, перш за ўсё, партыйнай арганізацыі, партыйнага апарату. Аб гэтай працы прыходзіцца гаварыць перш за ўсё таму, што праводзіць яе адной указкай, вейкім раздзелам, адной меркай нельга. На колькі рознастойка, увіліста само праазуленыне бюракра-

культурнасцю, траба ўсё, што можае добрае пераймаць з Захаду, пераносіць на нашу глебу. Усё гэта треба зрабіць і не ў адных месцы, а ўсюды так, каб вышэйшая установа маўчыма прасыцца, але цясней была звязана з ніжэйшай, каб інструктувалася і праводзілася сапраўдная праца ў наших апаратах, наогул каб ўсё рабілася так, як гэта належыць.

Справа здачная стыхія.

Ми зараз для спрашчанняя справа вадзінасці прарабаем працу па чатырох нацырамках, зверху да нізу, глядзім, чаго варты наш апарат з пункту гледжання справа вадзінасці, якія спрашчаны і вымаганы, якія запыты і занеты ўнечарговыя замідаўца ўніз, якія адносіны складаюцца, што даюць вярхі візам і што нізвыя арганізацыі даюць у сенсе інфармациі аб сваёй працы. Мы баром ЦВК, Савнарком і да сельсавету—адна лінія, баром другую лінію—Белкаапсаю—нізвыя арганізацыі, першастковымі якойі спажывецкай калерациі; ВСНГ і яго прадпрыемствы—трэцяя лінія; Наркамвем, замежныя стол РВК'яу і спецыялісты, кінутыя ў раёны—чальвертая. Тоё, што я прыцагаю ѿ сюды, малая частка таго, што ўжо ў ходзе гэтай працы адкладаецца, як матар'ял гэтых узаемадносін. Вы убачыце, чаго гэтых узаемадносін варты, якім грузам яны хладуцца на плечы нізвых працаўнікоў, у якой меры яны патрэбны, у якой меры гэта дапамагае

ходиа разъвіаць, але вадароа чуць і кам падавае, што треба выбраць і да на траба—гэта ў нас ёсьць. Гэты вадароа съмех ёсьць чуць, каб ад- зеань, што треба і што на траба. Три- ба звязацца да гэтай ініцыятывы, Ініцыяцца, камі яна не выйдзеяць.

Калі хто думает, што гэта справа толькі адной РСІ, то гэта наўясце. Ніжэй РСІ ў свай систэмай саю- ных наркаматаў і саюных наркама- гам на велое, ікі-б вялікі не быў склад іх працоўкоў, усюль на сабе стыту працу, выконваюч за ўсіх, за ўсёве амэрэцтваў гэтых задач. Мы ў вя- кугу гэтай працы, можа быць на гэтаў вучастку, але ў лашнугу рым, гэта нібыта кур'ёзы, а на спра- ми стаім на варце вялікай асноўной

40 вялікіх паўаркнушаў, 20 форм, 15 табліц, 16-17 пытанніяў па справаздачнасці спа- жывецкай наапэрацыі.

На буду больш аб гэтых гаварыць, трэба, і, аразумела без апрацоўкі за- прыходу прыклады: Бось прыклад:

Месачныя справаздачы спажывецкіх таварыстваў прадстаўляю ёш- так у 20 вялікіх паўаркнушаў, скла- дзецаў 20 асобых форм статыстычнае працоўкі, мае 4289 пытанніяў адказаў, пры чым 50 процентаў з іх патрабуюць падпрыяднік працоўкі перад занесеннем у ведамасць. Квар- тальныя зводкі на сельскіх спажывец- кіх гаварыстру прадстаўляю ёш- так ў 20 паўаркнушах, скла- дзецаў 15 табліц, 12,528 пытанніяў. Всёты гэтыя для Белкаапоўкі вель- мі патребны ў справе гаспадарчага і фінансавага планавання. Але бяз ў- тым, што ўсё статыстычныя справазда- чы паступаюць у Белкаапоўкі паз- лей терміну на 2 месяцы і больш, як

ставіцца архіўным матар'ізам.

Месачныя справаздачы спажывецкіх таварыстваў, з якіх буйней весткі для месачнай і квартальнай справаздачы Белкаапоўкі, пасоўцаць у апра- вонікі ѿ спажывецтвем на 1-1 в памесцы. Гэтыя справаздачы складаюць з 25148 пытанніяў і адказаў. Прокуратора паасобна—Менскай акру- гі і месц—6 форм і 22,344 пытанніяў і адказаў.

Адзеен аховы відроўлі мае 11

форм, 67480 пытанніяў і адказаў у год. Суд—т. Сегал, вышай, ўдѣк—11 форм і 18,8412 пытанніяў за год адмоўвае ў месці. Треба—гэты матар'іл пепараццаўці і выкырыцца. Ізфармацыя дасканала, тут ёсьць і стомкі форм, стомкі пытанніяў за гол, за пайдода, за квартал і г. д., што не могу отрымацца і пададзіць. Статыстычнае бюро—ні, гэта яго

правае добра. Сапраўды, канце- птычнае працуе добра.

Я прачытаў гэта і падумав, што гэ- та зла іронія. І тут добра, і тут добра (съмех), а як працуе мы апа- рат. Наўрал, кіраўнік установы пах- вадаўцаў саюму дасягненнямі. Гэтымі да- тай справаздачы гаворыць: «канцэ- птычнае хвайліца не мільга (съмех).

Зямельныя аддзелы паблікі рэкорд—63 фор- ми, 138,412 пытанніяў.

Бось яшчэ матар'іл. Я візуму не- калькі лічбаў, а потым перайду да візуму спажывецкіх пытанніяў 178629 пытанніяў. Акруговыя зямельныя аддзелы перавышае: 63 формы, 18,8412 пытанніяў за год адмоўвае ў месці. Треба—гэты матар'іл пепараццаўці і выкырыцца. Ізфармацыя дасканала, тут ёсьць і паквартальныя, і месачныя, і памесач- ныя, і чатырохмесачныя, і падгадаваныя і гадавыя.

Справаздачы архіўнікамі—11 форм і 39 формах

розных тэрмінаў 178629 пытанніяў.

Акруговыя зямельныя аддзелы перавышае: 63 формы, 18,8412 пытанніяў за год адмоўвае ў месці. Треба—гэты матар'іл пепараццаўці і выкырыцца. Ізфармацыя дасканала, тут ёсьць і паквартальныя, і месачныя, і памесач- ныя, і чатырохмесачныя, і падгадаваныя і гадавыя.

Шараг работ па плану НК РСІ СССР у нас ці выкананы, ці ўжо маюцца ў пляне. Восі вам маленькая вышока з пастаўніві.

1. Альгачыль, што па шэрагу зем

плану НК РСІ СССР на 26-27 год

маленька заканчылі НК РСІ БССР працы: 1) таварыні біржы, 2) еместа-

і спажывецкай хаварыці, 3) арен-

да зямлі і наём рабочы, 4) унугра-

нім прадстадаўці, 5) тэхніка скла-

данія дэвізная бюджэт.

Шараг тэм, намечаных НК РСІ

СССР: 1) капітальнае будаўніцтва,

2) ролі прыватнага гандлю ў гандні,

3) банкаўская справа, 4) спрашчэнне і скверачына справаздачы, 5)

дэвізны бюджэт, уваходзіць у плян

НК РСІ БССР пры чым па землю,

дзе, три і чатыры поўнасць пасчи-

ваюць дэфыцитасць тэм НК РСІ

СССР і замачаюць больш широкую

праву.

Новы плян працы РСІ СССР да

на падыходець бліжэй, чыміся плян

правы падпрыяднікі, які ён замачае са-

бой, і мы спакойна і ёўгка бав земні

пераходамі на гэту больш високую

для ўсёх систэмы НК РСІ працы.

Мае хадзелісі б въярвуды вану

ўзагу на наступныя маленькі пры-

клады, маленькі, але вельмі важкоў-

ныя, якія на гэту ініцыятыву пасы-

лікі і заснаваныя на гэту больш високую

зямельную заметачку, якака замештана

у газете «Звезда». У мініцы было три

кнікі для справаздачы і некарачы

прывлад. І весь цапер замест трох кні-

кік-адні, і гэты прыклад вану

ўзагу на падыходець бліжэй.

Па лініі ВСНГ, не дакранаючы

бюджетнай справаздачы, ў част-

ці агульных весткі і справаздачы

на лініі камунікацій

13 форм і 45,875 пытанніяў.

Адзеен працы (акруговы) 1 форма,

але затое 5580 пытанніяў.

Усаго 161 форма і 482,266 пытанніяў (съмех).

Далей, па сельска-гаспадарчаму па-

датку ёсьць картка на пасоўснага

памесачніка і на цэлае село. Замест

таго, каб даваць весткі на кожні тэр-

мін а памесачніках і памесачні-

шыках, Наркамін даваў нам зводкі, якіх лічылася толькі агульная сума

Што рабіць?

На траба, аднак, падаць дужам. Прапакаваную Ільічом настойлівасць трэба ўжываць, але з тым, каб не застываць, на візіраў гэтых гісторыкі, з праводзіц гэтыя мітад. Кашаватарам мы скажам: ходзі вы людзі вельмі спарыўныя, хоць вы нас па- працы па систэме спажывецкай канве-

нцыі вельмі ладні і казалі, што праца

насікі не перапраўляюць усаго гэтага, інакшы Леобел працу ў біті

тэрмінів аперадзіць, якія на гэту

траба падыходіць, гэта реч добрыя,

гэта то, што треба пашырыць, па-

стасці правыні ў газете, боры дру-

ку ў гэты сімвалічны ўзага.

Мой час пракадаці. Пераходжу да

выйдаць.

На наступны год гэты парадак пад-

вінен быць спрошчан.

Па лініі ВСНГ, не дакранаючы

бюджетнай справаздачы

на лініі працоўнага месца—13 форм і 45,875 пы-

танніяў, пры чым в падпрымстві

іде 5 форм і 125,992 пытанніяў.

Лебедз мае 15 падпрымстві

і падыходіць на падыходець

бліжэй, чыміся плян

правы падпрыяднікі, які ён замачае са-

бой, і мы спакойна і ёўгка бав земні

пераходамі на гэту больш високую

для ўсёх систэмы НК РСІ працы.

Лебедз мае 15 падпрымстві

і падыходіць на падыходець

бліжэй, чыміся плян

правы падпрыяднікі, які ён замачае са-

бой, і мы спакойна і ёўгка бав земні

пераходамі на гэту больш високую

для ўсёх систэмы НК РСІ працы.

Лебедз мае 15 падпрымстві

і падыходіць на падыходець

бліжэй, чыміся плян

правы падпрыяднікі, які ён замачае са-

бой, і мы спакойна і ёўгка бав земні

пераходамі на гэту больш високую

для ўсёх систэмы НК РСІ працы.

Лебедз мае 15 падпрымстві

і падыходіць на падыходець

бліжэй, чыміся плян

правы падпрыяднікі, які ён замачае са-

бой, і мы спакойна і ёўгка бав земні

пераходамі на гэту больш високую

Партыйны перапіс.

ЯК ПРАХОДЗІЦЬ ПЕРАПІС ПА Г. МЕНСКУ.

Падніхтоўка да перапісу ў гарадзішкім раёне началася ў пачатку сьнежня 1905 года. Район шыроко пашырываў паслужбы партыі на гэтаму пытаньні ўсіх ячейках. Складаўся некалькі нарад. Асабліва жаваў прайшы супольная нарада скрэтарамі ячейкі ў рэгістраторамі. На гэтай нарадзе надзвычайна даславіта агаварваліся ўсе пытанія, маючыя сувязь з перапісом. На гэтую току райком рэгістратору пашырываў паслужбы партыі на гэтаму пытаньні ўсіх ячейках. Каб даць магчымасць партыім нарадам пашырываць адказы, усе яны былі азімлены з асноўнымі бліжакамі — «А». Уесь гарадскі раён разбіт на 13 перапісных вучасткаў.

Першы дзень перапісу прыйшоў у раёне слаба.

Яшчэ на прызыўчайся. За першы вечар па раёну прав перапіс было прапушчана 175 чалавек. Рэгістраторы не «набілі руку» і ўм прыходзілі траціць шмат часу на запаўненне адной анкеты. Выхілы выпадкі, калі партыкі даваў адзін адказ, працівнікі хідзе ад амніяту і даваў другі. А бываў у гэты час ужо быў запоўнены. Пріходзілася яго пішчыці і запоўніць новы.

Часта партыкі даюць на зусім дажджныя адказы.

Рэгістратор, напрыклад, пытаемца: «З якога году працуе на найму?»

— Я ужо і забыў. Усаго на працівнікіх працу 40 год, а колкі па найму, цэлкі не сказаць.

На то, каб прыпомніць, траціцца выйдзіць 15 і нарадзіць адказ — пішце 30 год. Усё роўна. Гэта адна недаречнасць.

ПЕРАПІС У АКРУЗЕ.

Менская акруга для парт. перапісу разбіта на 13 вучасткаў. Пакуль весткі аб перапісе атрыманы з Заслаўем і Смілавічамі.

Гэтые раёны складаюцца на недавніх сродках, што тэхнічна затримоўвае перапіс. Пакуль у «Заслаўі» пер-

Я. С.-і.

Зьніжэнне рознічных цэн
зьніжэнне цэн у нізвой сетцы яшчэ нязначнае.
(Марія).

шысана адна ячейка і ў Смілавічах дазве. Атрыманы бланкі запоўнены добра. Дакладныя адказы съведчыць адтым, што раёныні рэгістраторы добра спраўляюцца з сваімі задачамі.

На той час ячейкі даюць на зусім дажджныя адказы.

Акруговыя камісіі па зьніжэнню роўнічных цэн, абследаваныя і ўжываныя рапорты мерапрыемстваў у адносіні да тих, хто на выконваў пасланыя ў адносіні да сабеконт з 10,65 проц. у 3 квартале да 12 проц. у 4-м. Выдаць па нізвой сетцы адносіні — 10,17 проц. у 3 квартале і 10 проц. у 4-м.

У ГОРАДЗЕ ЦЭНЫ ЗНІЖЛІСЯ, НА РАЁНЕ МАНУФАКТУРА I ЖАЛЕЗА ЯШЧЭ ДАРАГОЕ.
(Слуцак).

Праца камісіі па зьніжэнню роўнічных цэн, абследаваныя і ўжываныя рапорты мерапрыемстваў у адносіні да тих, хто на выконваў пасланыя ў адносіні да сабеконт з 10,65 проц. у 3 квартале да 12 проц. у 4-м. Выдаць па нізвой сетцы адносіні — 10,17 проц. у 3 квартале і 10 проц. у 4-м.

На горадзе Слуцку зьніжлісь цэны на мануфактуру за 8 да 12 проц., на металетавары — ад 5 да 25 проц., на скуркавыя тавары — ад 6,3 да 19 проц. У агульных цэнавых дадзеных да поры, якія устаноўлены Нар. Кам. Гандлю.

У раёнах Слуцкай акругі цэны на мануфактуру вынікну ў 2,5 да 8,3 проц., на металетавары — ад 28 проц. да 11,5 проц., на скуркавыя тавары — ад 1,3 проц. да 21,7 проц. Усё ж цэны на ходкую мануфактуру і на металетавары вышэй цэн, уточненыя Нар. Кам. Гандлю, а цэны на металетавары ў с.г. сетцы значна вышэй, чымі цэны слаўніцкай кампании.

Прыхватны гандаль па гораду Слуцку зьніжлісь цэны на мануфактуру ад 8,3 да 14,3 проц. Цэны на абутикі не зменіліся. Наглядадзець павышэнне цэн на гадзіны на 5-1 проц. і на жалеза шынныя на 6 проц. Некаторыя іншыя гатункі жалеза зьніжлісь ў дадзеных ад 1,7 да 6,6 проц.

У прыватных гандай раёну зьніжлісь цэны на паркі на 10 проц., цэні на 11,8 проц. і павышліся на гадзіны і чутун. Нагляд, цэны гарадзішкага прыватнага рынку на паркі вышэй кампаний на 17 проц. і на гэтага раёна прыватнага рынку на гэты твар — вышэй на 7,1 проц.

Зьніжэнне цэн працаваўся дэпартаўнікамі і кампанийнімі арганізаціямі ў большасці выніду да тих таварах, якія належалі Нар. Кам. Гандлю пры аднічоскіх валікіх пасланыях на пасляднімі тавары.

Наглядадзець таксама керадзільня дастаўка тавараў і павышліся выдаткі (за выключэннем частково

Саматужная прымысловасць БССР.

Пры агульным ліку насельніцтва ў БССР да 4 000 000 чалавек, саматужнай і рамеснай на першага кастрычніка 1926 году налічвалася 49 000 чалавек, чи 1,2 проц. у адносіні да ўсаго насельніцтва БССР.

Саматужнай прымысловасці найбольш распашуджаны ў сёлах і мястэчках у якіх саматужнай займаюць 70,2 проц. у адносіні да ліку ўсаго саматужнай Беларусі. Рэшта — на гародах.

Больш усаго развітыя наступныя саматужнай прымыслы: кавальскі-сысірны, шавецкі-загатоўчы, кравецкі і прэзаправоўчы. Да апошніх дадзеных і смалакураны прымыслы, які ў часе вайны зусім прыпыніўся ў 1925 годзе начыніўшы.

Найбуйш саматужнай занята на краінскіх прымыслы (8 760 чал.), за мінскіх-загатоўчых (8 699 чал.) і менш усаго ў хімічных прымысле (мылагаварыны чы інш.).

Да гэтага часу 17 981 чал. саматужнай занята на краінскіх-загатоўчых прымыслы (8 760 чал.), за мінскіх-загатоўчых (8 699 чал.) і менш усаго ў хімічных прымысле (мылагаварыны чы інш.).

Сувязь з дзяржаўнай прымысловасцю.

Паміж саматужнай і дзяржаўнай прымысласцю сувязь, галоўныя чынам, трывалася праз кавальскую. Дзяржаўная прымысловасць ядва саматужнай-промысловасцю і пракоўнікамі для перарабкі сырэй, дзе для эксплатаціі некаторыя пряднічныя, дае саматужнай прымысловасці поўнай фабрыкі, са вітчазчыскім і г. д. Усё, што атрымаваў саматужнай-промысловасцю кавальскую, дасягае ёй толькі за 40 проц. гатоўкі, а рэшта ў краінскай-загатоўчай.

Працэсія прадукцыі.

Саматужнай прымыловасці Беларусі абслугоўваюць галоўным чынам, трывалася праз кавальскую. Невідомая частка прымысловасці ядва саматужнай-промысловасцю і пракоўнікамі для перарабкі сырэй, дзе для эксплатаціі некаторыя пряднічныя, дае саматужнай прымысловасці поўнай фабрыкі, са вітчазчыскім і г. д. Усё, што атрымаваў саматужнай-промысловасцю кавальскую, дасягае ёй толькі за 40 проц. гатоўкі, а рэшта ў краінскай-загатоўчай.

Што робіцца, каб кавальскую саматужнай.

Каб працаваць масавасцю ўзягненне саматужнай і рамеснікамі ў кавальскую, робіцца наступныя мерапрыемствы: ашукавацца працэсія формы кавальской; прымыцца меры да крэдытавання грашыма працэсіяў-загатоўчай тывы; працавацца культастыкі праца па растлумачэнню значэння кавальской і г. д.

Патрабнасць у сувязіне і пайфабрыкатах.

Патрабнасць саматужнай прымыловасці ў сувязі з пайфабрыкатах, зголоўшыя пльяну на 1926-27 год, выяўлена ў 85 339 436 р.

Дзяржава падае звесткі ў боку 10-11 лістапада 1926 года, а ў боку 11-12 лістапада 1927 года.

У сувязі з пайфабрыкатах, зголоўшыя пльяну на 1926-27 год, выяўлена ў 85 339 436 р.

Дзяржава падае звесткі ў боку 10-11 лістапада 1926 года, а ў боку 11-12 лістапада 1927 года.

У сувязі з пайфабрыкатах, зголоўшыя пльяну на 1926-27 год, выяўлена ў 85 339 436 р.

Дзяржава падае звесткі ў боку 10-11 лістапада 1926 года, а ў боку 11-12 лістапада 1927 года.

У сувязі з пайфабрыкатах, зголоўшыя пльяну на 1926-27 год, выяўлена ў 85 339 436 р.

Дзяржава падае звесткі ў боку 10-11 лістапада 1926 года, а ў боку 11-12 лістапада 1927 года.

У сувязі з пайфабрыкатах, зголоўшыя пльяну на 1926-27 год, выяўлена ў 85 339 436 р.

Дзяржава падае звесткі ў боку 10-11 лістапада 1926 года, а ў боку 11-12 лістапада 1927 года.

У сувязі з пайфабрыкатах, зголоўшыя пльяну на 1926-27 год, выяўлена ў 85 339 436 р.

Дзяржава падае звесткі ў боку 10-11 лістапада 1926 года, а ў боку 11-12 лістапада 1927 года.

У сувязі з пайфабрыкатах, зголоўшыя пльяну на 1926-27 год, выяўлена ў 85 339 436 р.

Дзяржава падае звесткі ў боку 10-11 лістапада 1926 года, а ў боку 11-12 лістапада 1927 года.

У сувязі з пайфабрыкатах, зголоўшыя пльяну на 1926-27 год, выяўлена ў 85 339 436 р.

Дзяржава падае звесткі ў боку 10-11 лістапада 1926 года, а ў боку 11-12 лістапада 1927 года.

У сувязі з пайфабрыкатах, зголоўшыя пльяну на 1926-27 год, выяўлена ў 85 339 436 р.

Дзяржава падае звесткі ў боку 10-11 лістапада 1926 года, а ў боку 11-12 лістапада 1927 года.

У сувязі з пайфабрыкатах, зголоўшыя пльяну на 1926-27 год, выяўлена ў 85 339 436 р.

Дзяржава падае звесткі ў боку 10-11 лістапада 1926 года, а ў боку 11-12 лістапада 1927 года.

У сувязі з пайфабрыкатах, зголоўшыя пльяну на 1926-27 год, выяўлена ў 85 339 436 р.

Дзяржава падае звесткі ў боку 10-11 лістапада 1926 года, а ў боку 11-12 лістапада 1927 года.

У сувязі з пайфабрыкатах, зголоўшыя пльяну на 1926-27 год, выяўлена ў 85 339 436 р.

Дзяржава падае звесткі ў боку 10-11 лістапада 1926 года, а ў боку 11-12 лістапада 1927 года.

У сувязі з пайфабрыкатах, зголоўшыя пльяну на 1926-27 год, выяўлена ў 85 339 436 р.

Дзяржава падае звесткі ў боку 10-11 лістапада 1926 года, а ў боку 11-12 лістапада 1927 года.

У сувязі з пайфабрыкатах, зголоўшыя пльяну на 1926-27 год, выяўлена ў 85 339 436 р.

Дзяржава падае звесткі ў боку 10-11 лістапада 1926 года, а ў боку 11-12 лістапада 1927 года.

У сувязі з пайфабрыкатах, зголоўшыя пльяну на 1926-27 год, выяўлена ў 85 339 436 р.

Дзяржава падае звесткі ў боку 10-11 лістапада 1926 года, а ў боку 11-12 лістапада 1927 года.

У сувязі з пайфабрыкатах, зголоўшыя пльяну на 1926-27 год, выяўлена ў 85 339 436 р.

Дзяржава падае звесткі ў боку 10-11 л